

# ЛІТАРАТУРНЫ ДАДАТАК

## ДА ГАЗЭТЫ „САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“

№ 6

15 красавіка 1928 г.

№ 6

### ЗЪМЕСТ

Нікчэмныя. Апавяданье.—і Дубок. Пабожны мешчанін Апавяданье.—М. Г. Літаратурныя сілуэты. Міхась чарот.—Алёша. Вядомаму поэту. (Заява земляка.—Ліхтар. Бласко Ібаньес. (1867—1928)—А. Лейтэс. Пад сцягам культурнай рэвалюцыі. Нарыс. Бібліографія. Наша наука. (На тэмы аб культурнай рэвалюцыі).

### НІКЧЭМНЫЯ.

(Апавяданье).

I

Раннія жыта зарунела і зялёныя палоскі яго вызначаліся прыгожым дыванам.

Сярод гэтага зялёнага дывану была адна шэрая пляма шырокай паласы, якая адбівалася сваёю пусткаю. І далёка, далёка наўзгорку матляўся чалавечак з параю каней.

Гэта палоска была двараніна пана Лазоўскага Барыса. Ен заўсёды адставаў ад людзей і апрацоўваў сельскую гаспадарку тады, калі ўсе людзі забываліся на ту ю працу, яку толькі што пачынаў Лазоўскі. З гэтага прычыны гаспадарка з кожным годам занепадала. Усюды былі нейкія недарэчнасці: у доме, на полі і ў галаве.

Зямлі было дваццаць дзесяцін, а працаўцаў на ёй ня было сілы, ня было каму. Сялянскія гаспадаркі з кожным годам мацнелі, уздымаліся ўгару, а пана Лазоўскага ішла ўніз, бо ён апрацоўваў несвяечасова і ўжо адкыўшымі прыладамі.

Адказацца ад часткі сваёй зямлі, як ён часта думаў, не дазваліў яму дваранскі гонар.

— Не, недачакаюцца, каб я зрабіў так, як яны хочуць. Бацька мой усю апрацоўваў, меў даход з яе вялікі, а я працую, працу, а калісці малы: то недарод, то неумалот, то град паб'е, а ўсё адтаго, што людзі зрабіліся блзбожнікамі.

— Дык, прычым тут блзбожнікі! Вы самі шчыра верыце ў бога, д'ябла, рай і пекла, то ў вас наадварот павінна радзіць ўсё, а ў блзбожнікаў нічога, але выходаць наадварот, як і казаў ужо. Вызначылі вам падатку сто дваццаць рублёў, ну і аддадзіпё.

— А мне хто дасыць?

— Бог з неба скіне, ня ведаец...

— Што я атрымаў ад бальшавікоў? Нічагусенкі. Не хачу я ад іх нічога, але няхай і яны ад мяне нічога не бяруць. Летась сто восемдзесят рублёў заплаціў, а сёлета ня буду, хай што хочуць робяць са мною.

— Глупства вы гародзіце. Не аддадзіцё самі, то хутка знайдуць гэтыя гроши ў вас і нават пытацца доўга ня будуць.

— Апошняга не забяруць, закон не гаворыць, вось і бяры з мяне што хочаш.

— Правільна! Апошняга не бяруць, а ўсё што перад апошнім ёсьць, а яно ў вас знайдзеца, забяруць.

— Чакайце, расстаўляйце шырэй руکі, забяруць,—сказаў з вялікім абурэннем Лазоўскі і пайшоў на свой панадворак.

Яго душыла нейкая злоба і каб спагнаць яе на кім, ён штурхануў у бок падвярнувшагася Лыску, убег у хату, сарваў з галавы шапку, прыкленчыў перад багамі, якімі быў аздоблен увеск кут, і доўга штосьці шавяліў вуснамі.

У той час, калі Лазоўскі маліўся, праклінаў усіх і ўсё, сяляне рознымі способамі думалі аб узыняцці лепей сваіх гаспадарак, рабілі досьледы, чыталі газеты, клапаціліся палепшыць сваё жыццё, радаваліся з яго, што яно дало магчымасць жыць кожнаму бедняку, якога раней і за чалавека ня лічылі, а чалавекамі былі толькі паны Лазоўскія, Дубоўскія і гэтак далей.

II

Час ідзе, не стаіць на адным мейсцы. Жыццё таксама бяжыць і гэтак хутка імчыцца ўперад, што немагчыма яго дагнаць. Але калі яго можна папярэдзіць, то ні ў якім

разе ня трэба і адставаць ад яго, бо загінеш.

Сем'я Лазоўскага складалася з трох душ: Лазоўскага 55 год, кульгавага сына Юзіка—дваццаці год, дачкі Гэлі — восемнаццаці год і батрака Сымона—дзесяццяццаці год.

— Трэба прадаць карову і адсунуць першую рату, а там са зборжжа што небудзь прададзімо і выплатім — сказаў Юзік.

— Я прадам карову на выплату падатку! Ніколі ў сьвеце! Пачакаюць, не згалаюць, а там мо' што іншае будзе.

— Мы ўжо чакаем адзінаццаты год і гэтага іншага яго няма і ня будзе.

Каб мы не чакалі яго, ня марылі аб ім, то інакш зусім бегла жыцьцё, не дайшлі-б да такога зынічэння на ўсёй гаспадарцы і жылі-б на горш ад людзей. Я ўжо згубіў надзею на ўсялякія перамены і далей так жыць немагчыма, трэба кінуць мары, ужо кінуць і шчыра самым узяцца за гаспадарку, як належыць узяцца, а то мы і так адстали ад людзей, ад якіх людзей, сам ведаеш.

Мы іх ніколі не паважалі, съмляліся з іх, кплі і знаходзілі ў гэтых кпліах сабе ўчеху. А цяпер вазьмі іх голымі рукамі, дык апячэшся, як блін на патэльні. Шкода, што я не радзіўся мужыком, але аб гэтым ня варт гаварыць.

— Трэба, сынку, цярпець, як і бог цярпець, на крыжы за ўсе нашы грахі, а памром, то ўрай падзем.

— Эх, тата! Ты яшчэ верыш у гэтым рай і пекла?

— Юзік, Юзі-і-к! Што гэта ты гародзіш, апамятайся, баг пакарае. Што-ж табе матка нябожчыца сказала, каб пачула твою размову?

— Матка была разумнейшая ад цябе і вось чаму. Яна пазірала на жыцьцё інакш, як мы пазіраем.

— Маўчы, а то пракляну, як недавярка.

— Клятва ў такім выпадку ня мае аніякай значнасці і я ў гэтым асабіста пераканаўся.

Мы кажам, што нас акружоюць бадай усе бязбожнікі, а паглядзець, дык гэта самыя шчаслівия людзі. Нікога іх наш бог не карае, нікай трасцы ім не дае, усё ў іх расьце, родзіць і яны жывуць сабе, да цешацца ад такога вольнага жыцьця, а мы вось гінем, як тыя пацукі.

— Маўчы, а то біты будаеш.

— Немагчыма маўчаць! Бач, Піліп Гарбуз, Мікіта Бурак дый шмат іншых у градавую сераду пасыля вялікадня сеялі збожжа і што-ж? Іх збажынка вырасла такая, што на сельска-гаспадарчай выстаўцы атрымалі ўзнагароду, а наша ўсё загінула, пагарэла. Дзе-ж тут справядлівасць, бог і ўсё такое?

— Маўчы, нехрысьць, альбо я цябе пракляну на векі вечныя—сказаў бацька і, скамішы шапку, вышаў за дзвіверы.

Такія спрэчкі паміж бацькам і сынам вяліся часта і спыняліся тым, што бацька ўцікаў з хаты ў гумно са съязамі на вачох. Сэрца яго адчуваала, што сын, як быццам, гаворыць праўду, што нешта вялікае будзеца наўкола і толькі ён адзін ад гэтага вялікага ў старане, адхілецца ад жыцьця і робіць зусім ня так, як гэта іншыя.

— І ў самдзеле—разважаў Лазоўскі. Чаму гэтыя бязбожнікі робяць у розных святы, гуляюць у будзённыя дні і ў іх ўсё расьце, як пірагі на дрожджах. А я, прасыці божа цяжкія грахі, малися, пашчуся, веру ў боскую моц, а карысці аніякай: ўсё гіне, ўсё зьнішаецца і далей ужо ратунку няма.

Прадаць, кажа, карову і аддаць падатак... Не, ніколі! Хай самі забіраюць, а я прадаваць ня буду. Не даваляе мне гэтага врабіць мой шляхэтны гонар. Не... не магу, ня буду траціць і пазорыць свайго шляхэтнага роду.

Сын паспрачаўшыся з бацькам ішоў на ложак і лажыўся спаць і гэта ад бадай штодзені щагнулася жыцьцё Лазоўскіх.

Адзін батрак Сымон працаваў на полі як хацеў і колькі хацеў. Ен адзін быў гаспадаром усіх плодазъменных палёў і ад яго залежала ўраджайнасць і дабрабыт гаспадаркі.

Уся зямля Лазоўскага была, як кажуць, іншым: бяз гною, бяз на-

трэбнага дogleду, пакрытая сарнякамі. Засявалася яна толькі таму, што засявалі ўсе навакол сяляне і сорамна было ня сеяць, а падатак усё роўна бралі, ёсьць ад яе прыбытак, ці няма.

Людзі ўжо капалі бульбу поўным ходам, а Лазоўскі ўсё яшчэ жыта сеяў і аб гэтай апошній расыліне, бульбе, і ня думаў.

Калі ён сабраўся, падумаў аб ёй, то падскочылі маразы і частка бульбы засталася зімаваць на полі.

Сяляне сымяліся і гаварылі:

— Пашанцавала нашаму «двараніну». Як прыдзе вясна, дык і ня трэба сеяць бульбы, ужо пасеяна.

Усе вяскоўцы пааралі заўчасту свае палоскі на зіму, а ў Лазоўскага толькі трое гоней было пакарпаны і на гэтае ворыва сумна было глядзець. Вялікія скібы глебы тырчэлі ўверх і было нешта падобна на веснавы лёд, які паламаўся на кавалкі і потым ціскануў вялікі мароз і ён замёрз у тым становішчы, у якім ён быў захоплены.

Лазоўскі заўсёды так разважаў:

— Калі бог не паможа, дык ары ці не ары, кладзі гной, адна трасца, а калі-ж бог паможа, дык і на печы пасеў вырасьце, дзе яно дзенеецца...

Сяляне разважалі зусім інакш:

— Калі сам ня будзеш заўчасу рабіць, што трэба ў гаспадарцы, дык ты не гаспадар, а лодыр, вораг савецкай улады. Такіх гаспадароў не павінна быць сярод працоўных, іх трэба зьнішчыць, каб яны не марынавалі зямелькі і самі не марынаваліся на гэтым сьвеце.

І далей:

— Ни хочаш працаваць і рабіць у той час, калі ўсе робяць, дык ты сам себе вораг. Аддай тваю зямлю таму, хто ахоч працаваць, хто мае вялікую патрэбу ў гэтай зямлі і працы, а ты, лодыр, саступі, зынкні, як увесну сунег. Ни псуі паветра... Вось што!..

Дзякуючы свайму «дваранскому» званню Лазоўскі ў вёсцы быў адзін, як воўк: злы і напрыవетлівы. З кожным селянінам ён сварыўся за сям'я нікчэмныя справы.

Жыцьцё вёскі білася новай радасной крыніцай. Усе цешыліся з гэтага жыцьця, будавалі свае пляны, а Лазоўскі быў у баку і нічога ня ведаў, што рабілася ня толькі на сьвеце, а нават і ў сваёй вёсцы.

Часамі да яго заварачваў бадзяка Беразоўскі, таксама дваранін і столькі нагаворыць усяго ўсялякага Лазоўскому, што апошні задзвіраў вышэй галаву, цешыўся і гаварыў сяму таму селяніну.

— Вайна будзе, ідаліг будзе вайна, слова гонару. Хай толькі сынег зильезе і пачнецца такая калатня на сьвеце, што зьнішчыць усё непатрэбнае на сьвеце.—Непатрэбным гэтым ён лічыў уладу саветаў, новае жыцьцё сялян, розныя бальшавіцкія законы і выдумкі: радыё, самалёты, аўтобусы і г. д.

У Лазоўскага вайна мела асаблівае значэнне. Ад яе павінны загінуць усе вяскоўцы, усе бальшавікі і ён з Беразоўскім адны застануцца на сьвеце.

Такія мары зьяўляліся ў «дваран» узімку перад вясной ці ўвесень. Але час праходзіў, вайны ня было і яго бадзёры настрой гінуў, слабеў і сядзеў у хаце, як крот у норцы, пералічваў свае кацярынкі, якіх за часы імперыялістычнай вайны накапілася тысячі сто і яны не давалі яму належнага супакою. Успаміны мінультых часоў дзень і ноч стаялі перад ім, як жывыя...

— Лазоўскі, а таварыш пан Лазоўскі! Нясі заўтра падатак за дзвіверы, а то дрэнна будзе. Апошні раз кажу, тады не маракуй на мяне, калі приду з іншай мэтай.

— Я-ж яшчэ не памалапці. Няма скуль грошай узяць.

— Справа не мая, што не памалапці. Трэ́ было ўжо памалапці і працаць. Заўтра нясі гроши і канец, а то самі прыдзем памалоці і здавімо падатак.

— Дык я-ж пеню заплачу, вам-же болей грошай будзе.

— Нам ня трэба твая пеня, аддавай тады, калі вызначана плаціць і больш аніякіх гвоздоў.

— Добра! заўтра выплачу за дзвіверы.

— Ну вось так-бы і раней сказаў, а то яшчэ валаводзіца тут са мною з паўгадзіны,—сказаў член сельсавету і пайшоў далей, а Лазоўскі ня толькі ня думаў плаціць ні заўтра, ні пасыляўтра, шакуль не наступіў і трэці срок уносіць падатак. Ен думаў, што ўсё павінна рабіцца так, як ён хоча, але выйшла тут нешта зусім другое і аб гэтым другім ён ня думаў; яго гэтага другога перавярнула ўсё яго нікчэмнае жыцьцё, як нікчэмнага гаспадара і лодыры.

### III

Прайшоў яшчэ месяц з хвосцікам. Лазоўскі за гэты час зрабіў дамалоткі і нагрузкі ўшы воз збожжа падехаў з сынам у млын. Дома засталася дачка Гэлька да батрак Сымон.

Сталў люты. Мароз ціснуў добра ўздзень, а пад вечар яшчэ і папраўляўся.

Сымон даглядзеў жывёліну, прынёс вады і, скінуўшы вонратку, палез на

печ, а Гэлька, наложивши дроу у ляжанку, зъбиралася запаліць іх.

Вечерні змрок зімовай ночи пльгта апушкається на зямлю і перша вячэрня ворачка засвяцілася на паўднёвым небасхіле.

У гэтых час хтосьці загамаюці на панадворку. Сымон, пачуішы гоман, хутка злез з печи, апрануў кожух і выйшаў з хаты, думаючи, што гаспадар вярнуўся з млына, але ён памыліўся.

Зараз стукнулі дзъверы і ў хату ўбішлі троє мужчын: старшина сельсавету, член і вясковы выканануцьца.

— Добры вечар у хату.

— Вечар добры,—адказала Гэлька.

— Чаму ў вас цёмна ў хаце?—запытуяўся старшина.—Запаліце, калі ласка, лямпу.

— Зараз,—адказала Гэлька, шарганула запалкай аб карабок і лямпа засвяціла невялічкі пакойчык.

— Гэлька! дзе бацька?—запытуяўся выканануцьца.

— Паехаў у млын з Юзікам.

— Значыцца яго дома няма, дрэнная справа.

— Бачыце, што няма, а што вам трэба?

— Нам трэба тое, чаго ты ня зможаш нам даць. Чаму бацька дасюль не аддаў ні капейкі падатку, а?

— Аб гэтым пашытайцесь ў бацькі, а я нічога ня ведаю.

— А гроши ён падрыхтаваў?

— Дзе тыя гроши! Вось збылі, прадалі сёе, тое на 25 рублёў і зрабілі Юзіку боты і бурку пашылі з свайго сукна.

— Ага! На гэтых рэчах гроши ёсьць, а на падатак няма. Будзем, таварышы, рабіць воніс маесасці, бо, як я бачу, іншай рады нельга ўзяць.

Цераз дваццаць хвілін хлявы былі агледжаны і ў акт запісана: двое сьвіней, карова і авечка.

— Досыць будзе, хлопцы. За ўсё гэтае можна атрымаць увесь падатак, а калі болей будзе,—зъвярнуць Лазоўскому. Так і ў акт запішаш,—казаў старшина. Аказваецца ў яго жывёліны лік дармаваты.

— Я-ж казаў, што ёсьць з чаго ўзяць, нават і знаку няма і ня будзе.

— Як злосны несплацельчык, дык я-б раіў прыঢагнуць яшчэ і да ададказнасці,—сказаў член.

— Гэта мы паглядзімо далей, а цяпер падпішэце акт, забрайце ўсё і марш у сельсавет.

Раніцою, як толькі што гляніў першы прамень сонечкі, Лазоўскі з сънам узъехаў на панадворак.

Напрыемна было слухаць аб tym, што без яго забралі жывёліну, але

нічога ён не сказаў, толькі цяжка ўздыхнуў, зрабіў круцеля і зацягнуўся на ўсе застаўкі:

— Вось вам і перахітрылі,—загамаюці сын. Казаў заплацім трохі, а вы слухалі не мяне, а гэтага Беразоўскага.

— Заплацем, заплацем,—перакрываў Лазоўскі сына. Чаму-ж ты не плаціў.

— Дык я-ж не гаспадар, а каб быў гаспадаром, то ведама заплаціў.

— А навошта-ж ты енчыў пашыць боты і бурку. Няхай-бы та адказаўся, дык не! Вось цяпер і лупай вочамі.

— Боты і бурка таксама трэба былі, няма чаго гаварыць. Каб вы ня слухалі гэтага брадзягі Беразоўскага, дык можна было даўно заплаціць. Хай ён цяпер прыдзе да нас, то мешалко выгандю, як таго щоцьку, яшчэ і цыферблат папсую, а мала будзе, зацягну сам у сельсавет, каб там з ім расправіліся па ўсім савецкім зачонам.

— Маўчы, Юзік, а то ня вытрываю і адлупшую, што будзеш помніць бацьку да самай смерці.

— Вы-ж гэтае толькі і рабілі ўвесь свой век, дзякуючы чаму больш нічога ня ўмееце рабіць.

— Маўчы, а то...

— Даволі ўжо маўчап! Я верыў дагэтуль, што ты бацька мой, і калі робіш, дык маеш нешта грунтоўнае, моцнае пад нагамі, ажно я памыліўся. З гэтага часу я ня буду цябе слухаць. Выбрай адно з двух: ці ты гаспадар, ці я? Калі я, дык садзіся на печ і еш хлеб, маліся багом, а не, то сёньне пакідаю гэты твой дваранскі дом, які напалавіну ўжо ў зямлю ўехаў і іду ў съвет.

— І ты, Юзік, кінеш старога бацьку?

— Кіну, не пашкадую. Хоць я і калека, але знайду сабе працу па сваёй сіле, па сваёй здольнасці і з голаду не загіну.

— Так... Значыць хочаш кінуць. А баг навошта? Ен-жа цябе пакарае за бацьку.

— Усё да д'ябла, усё!

Лазоўскі гэтага не чакаў і думаў, скуль у яго ўзялося столькі съмеласці, рашучасці супроты яго.

— Яно-ж так, сынку,—пачаў ласкаў гаварыць бацька.—Праіду ты кажаш, што Беразоўскі дрэнны чалавек, падвёў. Вось, вось, кажа, вайна будзе і ня трэба падатку плаціць, а тут табе зразу зрабілі вайну. Ня любяць жадтаў. Малайцы, далібог малайцы! Я-ж і сам думаў прадаць карову, съвінню і справе канец. Але калі забралі самі, дык нам няма анікай турбады...

Юзік сядзеў на рухома, маўчаў і толькі раз-по-разу цяжка ўздыхаў. Змоўк і бацька.

— Юзік! Ідзі памажы воркі з мукою зьняць з саней,—гукнуў Сымон.

Юзік выйшаў за Сымонам, а Лазоўскі зъняў вонратку з сябе, укленчыў перад абразамі і доўга маліўся багом, створанымі людзьмі.

Нарэшце ўстаў і вышаў на кухню. Зараз-жа ўвайшлі і Юзік з Сымонам.

— Ну, вось што! З сёневшняга дню Юзік гаспадар, яго і слухайце. Пабачым, што выйдзе з яго ўмелай гаспадаркі.

— А тое і выйдзе, што палавіну зямлі здам у запасны дзяржаўны фонд, бо апрацаўваць усю зямлю няма сілы. Сымона разылічу, хай ідзе дадому, ці няхай просіць у земадзелі часткі нашай зямлі, а рэшту зямлі я сам свабодна апрацую.

— А як-же ты аддасі яму зямлю? Ен-жа ня мае чым заплаціць. Твой-же дзед, а мой бацька вунь колькі гараваў, пакуль здабыў яе. Гэта-же наш гонар не дазваляе, мы не музыкі, а ганаровыя дваране.

— К чорту ўсё і гонар і дваранства. Яно хлеба не дало і ніколі ня дасцьць.

Сонечка ўжо падбіралася пад поўдзень і бліскучымі пералівамі іскрылася па бязьмежнаму беламу снегу. Са страхі аблезлай старэнкай дваранскай хаты капалі капелькі вады і прабівалі роўненькі раўчук на снняту. Неба было чистае, блакітнае, як мора. Недалёка ад вёскі сінеўся хваёвы лес і мёртвая рака, як вужака, вілася ўса ўсе бакі, адзначаючы свой шліх берагавымі вольхамі і гублялася ў лесе.

Вышаў Юзік на развалены ганак, зірнуў на яскравы дзень, усыміхнуўся і пакульгаў у гумно.

Лазоўскі палез на печ, а Гэлька ўвіхалася з хатнай работай. Ей сёньня таксама было вясёла на сэрцы, як і Юзіку, бо ён перамог.

Сымон у гэтых час быў дома і апавядаваў матцы аб tym, што здарылася ў Лазоўскага за апошнія дні.

— Ось атрымаю часткі зямлі, перавязём сваю хату, ажанюся на Гэльцы і будзем жыць, працаўваць.

— А яна-ж мо' і ня пойдзе за цябе?

— Пойдзе! Запішамся ў сельсавете і ўсё тут. Яна згодна...

— А Юзік?

— Юзік ажэніца тажсама. Возьме Хведараўву Ганну і разам вясёльле будзем спраўляць, савецкае вясельле. Мы ўжо згаварыліся.

І. Дубок.

# ПАБОЖНЫ МЕШЧАНІН.

У 1916 годзе служыў я ў запасным палку ў Сібіры і на нейкі час быў камандыраваны ў невялікі горад Катаргу, дзе і жыў на кватэры ў аднаго мешчаніна і ад нуды і на маючы іншых кніжак—читаў з ім разам «Жыція святых».

Мешчанін гэты меў да вайны неяўлікую гандлёвую лазню і добра зарабляў. Калі-ж і ў іхным горадзе зрабіўся быў вялізны лягер запасных палкоў і ў яго лазню таксама началі ганіць салдатаў, па трыдні на тыдзень і па дужа малой цяне, ён, які гледзячы на ўесь свой патрыятызм, лазню зачыніў і ўзаяўся за гэтага аграмаднага царкоўна-славянскія кнігі, якіх павінна было хапіць яму да канца самае доўгае вайны.

Праўда, патрыятызм тут быў на свой асобны лад: мешчанін страшэнна на любіў «хахлоў», «жыцкоў», палякоў і «палячкоў». Палячкамі-ж ён зваў нас, беларусаў, і надта засмучаўся і не хадеў даць веры, што я таксама—«палячок».

А шалюбіў ён мяне за тое, што я не прасімхаў яго і цярплюва слухаў даўгімі восенскімі вечарамі, пасля палкавое службы, размовы аб зачыненай лазні і аб святых.

\* \* \*

Ён дасканала ведаў і мог блесконцу пераказваць з памяці жыццязапісаныні ўсіх святых, іменыні якіх наслілі выдатныя катаржанскаі жыхары і ўсе яго родныя і знаёмыя.

Да тых святых меў ён большую ласку, да тых меншую. Мой цёска, апісаны ў «Жыціях», яму, напрыклад, вельмі падабаўся.

— Падумайце, мой дарагі,—казаў ён, хітра падміргваючы;—другі патшчаецца<sup>1)</sup> скрэз усё сваё жыцьцё, цярпіць голад і холад, змагаецца з пакусамі, у вярыгах<sup>2)</sup> мучаетца—і насліл-ткі трапіць у святыя. А ваш ангел<sup>3)</sup> быў грэшнікам і катам, шо ёў у смак, салодкасьці ўсякае зазнаў, і толькі скочыў у кацёл з гарачаю смалюю, як раптам і святы... Ці-ж ях ўдача?

<sup>1)</sup> Стараецца заслужыць на святыя.  
<sup>2)</sup> У зялезы, якое зяддлья манахі ўскладалі сабе на голое цела, пад кашулю.  
<sup>3)</sup> Той гэрой з хрысціянскіх апавяданняў, імя якога дае поп з календара хрышчонаму дзіцяці.

<sup>4)</sup> Прыняўши. <sup>5)</sup> Вайны, змаганьня.

Я бачыў у мяшчанскіх хітранкіх і п'вёрдых вочках хаваную зайдрасць да таго ўдачніка, якога ён называў маім святым і жыцьцё якога, з другога тому «Жыція», ён вывучыў ужо напамяць.

— А ведаецце—што?—адказваў я на яго слова;—мне здаецца, што і вы, Інакеніці Інакеніевіч, у тых часы матлі-б трапіць у святыя.

Мешчанін саромліва апушчай вочы або з лішнію стараннасцю хлоптаў са сподка чай. А потым, неспадзявана, гаварыў даволі колка:

— Кгде уш, нам уш выйці замуж! То-лі дело-та вы, христолюбівое воінство: пріемшы<sup>4)</sup> смерть на поле брані<sup>5)</sup>, ко господу богу нашему на лоне праведнае укотованы...

— Да што вы, да што вы!—быццам спалоханы хапаў ён мяне за локаць.—Жэлаю вам здравствовать мнокгія лета!—Я, знацца,—казаў ён далей цішэйшым голасам,—я толькі дзеля прыкладу, наогул толькі гаворачы, а вас хай маці божая бароніць і праведны Інакеніці Іркуцкі, заслужнік<sup>6)</sup> наш сібірскі!..

\* \* \*

Каб разъвяльць мае думкі, ён браўся ціпер за якое-небудзь цікавае дзеля мяне, на яго погляд, жыцьцё святога ці святой.

— Мае кнігі, мой дарагі, які поўныя, а вось некалі пазыччаў я «Жыція святых» старога друку, у айца саборнага пратапопа, дык вось там то ёсьць гісторы...  
— Напрыклад?

— Напрыклад? Ды вось, напрыклад...—і ён ціханька хіхікаючы, але паважным і пабожным тонам апавядаў мне, як заможная прыгожая жанчына Тадора зрабілася распусніцаю, а потым зжыла свой век у мужчынскім манастыры пад імем Тадора і трапіла ў святыя.

Разъвяльшы мае думкі, ён зараз пераходзіў і на свае справы.

— На мяне кажуць, што я скнарыца,—казаў ён, горка ўсямхаючыся,—за лазню значыцца, што прычыніў дзеля шэўных страт і ўсякага непарафку. А я так думаю: справядлівы бог, як не захоча, то

не асу́дзіць. Справа, бачыце, як ў скнарасьці, а ў тым, як чалавек зносіць тую сваю скнарасьць...—І ён апавядадаў мне, як жыў адзін святы, прашадобны Арэхва, які гэтак сама моеў грэх скнарасьці, нічога старцам не дарыў і нават сабе кавалачка хлеба шкадаваў.—Не падумайце, як я, мой дарагі,—казаў ён апавядадаўчи.—І вось бог так даў, што ў святыога Арэхвы ўкралі зладзеі кнігі. Кнігі ў той час былі дужа дарагі, бо ад рукі пісаныя. Святы Арэхва мошна затужыў і нават хацеў зрабіць самагубства. І як ляжаў ён ад таго няшчасця хворы, было яму зданынё: чарты і ангелы спрачаюцца за ягоную душу. Тыя кажуць: ён наш, бо ён за кнігі бога выневажаў. Ангелы-ж крываюць: пачакайце, з гарачкі і выніважыў, але калі абдумаецца—съцерпіць, а гэтым самым як-бы міластыню сатварыць. Прачнүўся святы Арэхва, пакаляўся і зрабіўся затворнікам.

— Ну, што: цікавае жыцьцё?

— Вельмі цікавае!—эздажаўся я.

— Так, мой дарагі, цікавае, а мене яно дык нават блізкае... Разумееце: украдзенія кнігі, зачыненая лазня...

Пакуль я падбіраў зручнейшыя сказы, каб пацвердзіць яму, што і ён робіць міластыню, цярплюва зносячы зачыненую лазню і чытаючы «Жыція святых», пад вокнамі кватэры чулася шумная тупаніна, галосны гоман, можа быць, і трошку хмелыны: ішлі з кінематографа мае вясёлыя сукватаранты.

Ён хрысьціўся, дзякаваў мене за гарбату і ўцякаў хутчэй на сваю палову. Баяўся іхных жартуў.

\* \* \*

За кароткі час ён мне дакучыў і абрыйд. І я неік сказаў яму, што чую ад некага, быццам гэты іхны ка-лішні сібірскі архірэй, Інакеніці Іркуцкі, быў родам з Магілеўшчыны, сын звычайнага вяскова дзяячка, на прозвішча Бекарэвіч, значыцца, таксама «палячок».

Пасылья гэтага ён так загніваўся на мяне, што болей я прыходзіў на гарбату і гамонкі, а калі мы спатыкаліся з ім у сенцах ці на падворку, дык не казаў ужо «мой дарагі», а толькі суха даваў дзень добра.

М. Г.

# ЛІТАРАТУРНЫЯ СІЛУЭТЫ.

**Mіхась Чарот.**

... Мастацкі сілуэт?..  
Т-а-ак...

Мне вось гэта, як та-  
му дзеду.

— „Дзеяствітельна.  
Пад'яджаке. Так як да са-  
ломы...“

Ухопіш, хіба, яго вось  
гэты сілуэт?

Хіба толькі так, як да  
саломы“.

**Астап Вішня.**

Калі гэта было, каб беларускі пад-  
пасак з пад саломянай страхі, ды  
яшчэ з пад Рудзенску, ды быў здольны,  
ды яшчэ і як здольны:

— І да шаэзі.

— І да прозы.

— І да драматургії.

А скажам, каб у Івана Іванавіча  
Іванова, з установы, ды яшчэ з Мен-  
скай і здольнасцяў:

— Ні да шаэзі.

— Ні да прозы.

— Ні да драматургії.

Есьць паслья гэтага спраўядлі-  
васць?

І не кажыце!

**Зноў-жа:**

Чарот хадзя-ж часамі і ня піша, а  
яго хочуць друкаваць. А Іван Іва-  
навіч хадзя-ж і піша, а яго ня хо-  
чуць друкаваць.

Ну, яшчэ скажам, каб гэтак год  
цягнулася. Ну, каб два, ну, каб  
яшчэ паўгода. А то дзесяць гадоў за-  
рав міне.

Юбілей надыходзіць.

Спраўляць будуць.

**Зноў-жа:**

Іван Іванавіч Іваноў можа нара-  
дзіцца ў радзільнім прыюце і спа-  
віала яго, можа спавівальная баб-  
ка, а гэты падпасак з пад Рудзен-  
ску,

— Пхэ:

— «Мне калісьці казала маці  
Што радзіцца і я ў хляве,  
Як карову пайшла датглядці  
Ой, ды й ліха маёй галаве».

У хляве?

А вось народзіцца-ж гэткае.

Ды яшчэ і дзесяцігадовыя юбілеі  
спраўляе.

Болей таго.

Некаторыя цапер, дык яшчэ і не-  
раймаюць:

— І мы, і мы былі пастушкамі.

— І мы, нарадзіліся ў хляве.

Але гэта дарма, што нарадзіліся  
у хляве, бо гэта толькі шалова пра-  
цы каб быць Чаротам, другая пало-  
ва працы прыгледзіць каб карова  
чым-небудзь цяжкім на галаву не на-  
ступіла, бо іначай у нашых умовах  
часамі вырастуюць крытыкі.

Ці радзіцца Чарот у хляве, ці не,  
гэта нарэшце нам дакладна невядо-  
ма, але той факт, што ён напэўне  
радзіцца, я магу пацвердзіць чэс-  
ным словам.

І гэта я з ахвотай зраблю, бо ве-  
даю, што чалавеку, які раз даўши  
слова не зманіў, будучь верыць і ў  
далейшым.

Дык вось:

Як толькі нарадзіцца Чарот, у Ру-  
дзенск наляцелі крытыкі.

Шадзвіліся, паглядзелі, а потым:

— Палымянец!

— Ды яшчэ і крычыць!

А потым саркастычна:

— І мы крычыць можам!

Малы Чарот слухаў слова крытыкі-  
каў, сасаў матынну грудзь, зноў слу-  
хав, а потым адараўся ад грудзі, ды  
да маткі:

«Крыжам бы іх каля плоту.

Ды,—трах!

Які тут страх?

Потым гэтыя слова Чарот запісаў  
у пазему «Босыя на Богнішчы».

Калі Чароту ўжо быў адзін год і  
8 месяцаў, прыехалі некаторыя куль-  
турныя дзеячы, дапамагачы Чароту  
вызначыць ідэолёгічны шлях.

— «Бачыце, пачалі яны, тут з  
аднаго боку ня трэба, але за тое-ж  
з другога боку трэба... А ў агуле,  
каля прыняць пад увагу...

Чарот слухаў, слухаў, а потым:

— Ня ведаюць якой яны веры

Ах, Халеры!!

Культурныя дзеячы абразіліся і  
пахалі.

Потым пачалася літаратурная шко-  
ла Mіхася Чарота.

Сядзе Mіхась Чарот з алоўкам, а  
сыўніні пільнуюць.

А як пачнё Чарот вершы пісаць,—  
яны ў грады.

Нахіліцца Чарот над паперкай, а  
сыўніні лушчачы капусту, пахранку-  
ваюць.

Кожны раз непасрэдна паслья гэ-  
тага Чарот плакаў.

Чаго плакаў невядома,—мабыць  
білі.

Потым плакала і маці Чарота гле-  
дзячы на іспісаныя сынам кавалачкі  
паперы.

Чарот кажа, што маці плакала та-  
му, што за душу, кажа, хапала ад  
яго вершаў.

З гэтай-же прычыны, кажа, і сам  
ён плакаў.

Толькі наўрад, каб маці Чарота  
плакала чытаючы вершы сына, бо

была яна іяштсменна, а апрача таго  
мабыць, плакала з тае прычыны,  
з якой і прычытала:

— Ня будзе з цябе, Mіхась, доб-  
рага пастуха,—ня будзе!

Бацька-ж Mіхася, які бачыў прак-  
тыкаўшы сына з алоўкам часамі,  
атчаянна-съмела меркаваў:

— А ці я думае хлапец выбіц-  
ца на настаўніка?—меркаваў бацька.

Нарэшце, паступіў Чарот у народ-  
ную школу.

І ў школе на занятках зноў па-  
спрабаваў вершы пісаць.

Думаў мабыць, што біць я бы  
будуць.

Зноў лінейкаю па руках шахло-  
палі.

Гэта былі першыя воллескі аўта-  
ру за яго вершы.

Але мабыць вельмі вялікая ахвота  
была ў Чарота да вершаў, калі  
усё-ж такі ле канчаткова я быўлі.

Потым як падрос Чарот, Алесь,—  
старшы брат Чарота, паспрабаваў  
быў адвесыці Mіхася ў сэмінарью.

А ў сэмінары:

— Хто бацька?

А потым:

— Ды чаго-ж ты, чортава дзіц-  
нё, сунешся?

Гэта быў «прыём» Чарота ў шко-  
ле.

Чарот нават і не зьдзівіўся.

Ня мог-жа ён, чакаць, каб у сэ-  
мінарью яго прынялі, як Апалона.

Выслухаў Чарот гэты адказ і па-  
ехаў да хаты.

Зноў?—пытаюца.

Зноў!—кажа.

Треба, мабыць, кажуць, прынц,  
бо штогод прыяжджаць будзе.

Прынялі...

\* \* \*

А цяпер паслья ўсяго таго, на Бе-  
ларусі гавораць,—

— Крытык:

— Я першы сказаў, што з гэтага  
хлапчука я іначай як Чарот выйдзе.

— Гісторык:

— Ух, які хлус! Я ў гістарычным  
асвятынні куды раней заўажыў  
гэтую постасць!

— Дзеяч:

Ай, ай, ай, якія манюкі абодвы.  
Гэта-ж у маёй запісной кніжцы яшчэ  
за 1896 год запісана:

— Парадзіцца будучы першы бе-  
ларускі пралетарскі шаэт, Mіхась  
Чарот. Аўтар будучай славутай  
паземы «Босыя на Богнішчы».

Сама-жа Mіхась кажа, што яго зра-  
діў Чаротам Каstryчнік.

Алёша.

# ВЯДОМАМУ ПОЭТУ.

(Заява земляка).

Я чуў,  
что ты  
пастам стаў  
«свирызанным».

Аж  
у казіны рог  
загваў тугу.  
Па мордзе  
б'еш паэтыку  
капрызную  
і вёрши гнеш,  
як той  
мядзьведзь  
дугу.

Скажы, як земляку:  
ци прауда гэта?  
Скажы,  
хто дар табе такі  
пастаў?

Як гэта ты  
ды стаў пастам?

І як-жа так сябе  
уславіў?

Здаецца-ж  
гадаваўся ты  
такім звычайным.

Ну, быў хлапец  
зусім здаровы,  
Капаў карчы,  
і дома сек карчагу,  
даіў быка  
замест каровы...

Ты, прауда, быў  
зайсёды зухаватым  
З частых садзіўся  
голым  
месцам  
у лужу.

На дзіва, что ты стаў  
сусветным сватам  
Вышукавеш  
Эўропе  
мужа.

Я чуў,  
ты калілюш  
«пад Коласа» надзеў,  
Пужаеш ўсіх  
сваёю  
тоўстай  
палкай

І ліхтары  
запальваеш уздень  
сваім,  
пасты словам  
палкім.

Як добра там, зямляк,  
у горадзе табо?  
Крыху палепшала  
й на гаспадарцы.  
Свабодна раступь  
груши на вярбе.  
Спадніцу-б вось яшчэ  
Адарцы.

Прызнаюся табе,  
паста-дружы:  
І мая  
младежная душа  
гарыць...  
Ты ведаеш мяне:  
я храбры,  
дужы...  
Бяры й мяне з сабой,  
біры.  
Прымі мяне  
у снаю  
камунію пастаў.

Клянуся  
нос тримаць  
высока, горда...  
«За Левы фронт»  
і за сівяту мату  
раскіну  
свету морду.

Нічога,  
што пя скончыў я  
Лікбеву,  
Я дэкларацію і зъмест  
даўно адкінуў,  
А ў творчасці  
и сымела раскідаю  
пад цябе,  
радкі,  
радкі,  
радкі.

Ліхтар.



A. Лейтэс.

## БЛАСКО ІБАНЬЕС.

(1867—1928).

З Гішпаніі, гішпанцамі і, наогул, са ўсім гішпанскім доўгі час знаёмлі нас толькі оперны і апэретачны пастаноўкі. Абывателі успрымалі Гішпанію праз пышныя дэкарапы бую быкоў і начных сарэнад, якія краіну прыгожых тарэдораў чароўных Кармэн. У гэтым разуменіі зайсёды ішоў попыт на гішпанскія тэмы ў коах чытачоў Эўропы і пісьменыці розных краін, стылізуючы гішпанскі каўф, па мерымагічысці намагаліся задаволіць гэты попыт Самую-ж гішпанскую літаратуру мы ведалі мала. Знаёмства наша з ёю заканчывалася п'есамі Лопа-дэ Вега і Кальдерона, а таксама чынурчым раманам Сэрвантэса «Дон Кіхот»—гэтым далёкім ад нашых дзён «златым векам» нацыянальнае культуры гішпанскай дзяржавы. З таго часу калі 200 год гішпанская літаратура неік праладаюць для ёўропейскага чыгача, не вылікаючы ў яго памяці аніводнага імя пісьменынка, і толькі на савым піяраддні 20-га веку выплывае імя Бласко Ібаньеса, якое заваявала вядзіную папулярнасць амаль ва ўсіх краінах Эўропы.

Вінчэнта Бласко Ібаньес нарадзіўся ў 1867 годзе ў на зусім багатай купецкай сям'і. У 17 год ён уцёк з бацькаўскага дому, каб цяжкай барацьбой за існаванье—спачатку паўгоддным рамяством прыкачыка, пасыни небяспечнай у Гішпаніі прафесій апазіцыйнага распубліканскага газетнага работніка і трывува—зарабляць сабе хлеб. Палітычная і газетная кар'ера Ібаньеса складалася да яго кар'еры раманіста.

Ібаньес паспэў ужо пасадзець некалькі

раз у турме за свае палітычныя перакананыі і выступленні. 27 год ад роду (у 1894 г.) быў выпущшы першы свой раман «Адчайдушнае жыццё». З тых пор раман за раманам выходзяць з мэтадычнай рэгліянасцю з-пад пяра Ібаньеса, гэтага распубліканца-агітатора.

Першая сэрыя раманаў была прысьвечана Ібаньесам празінціяльнаму і сялянскому быту. Усыль за «Адчайдушным жыццём» выходзіў «Майская кветка»—раман з жыцця рыбакоў, «Пракліты хутар» і «Чарот і мул»—раманы, прысьвечаныя хлебаробам.

Ужо ў гэтых першых раманах заметна выяўленае асноўны ідэевы настрой аўтара—выкryванье клеркалізму, ікі сваім чорным каптуром душыць усякія парыбы моладасці на Пірнайскай паўдні. Наймацней б'е Ібаньес клеркалізм (і каталіцтва ў паасобку) у 1904 г. сваім раманам «Сабор». Нішчадная барацьба з ізультызмам наўпрыгажай выяўлена ў «Вінім пограбе».

Распубліканскія, прагрэсіўна-діэральныя ідэі Ібласко Ібаньеса былі толькі стрыжанём, вакол чаго пісьменык разгортваў сцэнічную сутасць гішпанскага сапраудніцтва.

Усе прафесіі, усе клясы, начынаючы ад мадрыдзкага «дна», ад злаеяй, старцаў, прастутутак, ад тараадараў і куртызанак і канчаючы «найвышэйшым таварыствам». Мадрыду і Барцэлону — амаль усе гэтага грамадзкія праівы з найвялікшай паўнотай намалываў Ібаньес у сваіх раманах.

Падобна Золю, гішпанскі раманіст мог бы сказаць, што ён праараў маастакім словам усю Гішпанію, каб выявіць усе яе бакі.

При гэтым Ібаньес апівае дужых людзей, завайвікаў жыцця і стойкіх жанчын. Ібаньес асабліва ахвотна апівае людзей сваіх краіны, што багацеюць, выбіваюцца са владзею. Гэткім, напрыклад, наўмаліваў ён улюблёнага героя Маруэта ў пудоўным рамане «Айцы езуіты», дзе выяўлена індустрыялізацыя і капіталізацыя Гішпаніі. Балібао і неспамеры ажыялі тады прырэмы-капіталіста, перад якім дэфлююць інжанеры, загадчыкі і, наогул, шукачы шчасцяў».

Такім-ж «барцамі за існаванье» на другім канцавосці паказаны барыкі за вызваленіе працы—Лука у «Таледзкім саборы», Сальватар «Вінім пограбе» і, урэшце, шматлікія гарнікі, чый абушок вялькі здабывае жалеза з рудніку, а адначасова разбівае недазрыйнаваны інквізіцыйны падзямельні Гішпаніі.

Гішпанія абушка і молата, Гішпанія жалезнага капальні, капіталістаў і рабочых—вось што адразу прыцягнула зашкіўленае сцэнічнага дэмакратычнага чытача да творчасці Ібласко Ібаньеса. Заслуго яго перад падзялімінскім чытачом у тым, што ён доказаў наша ўяўленьне пра сонную вярухомую каталіцкую Севілью і Гранаду. Даўолі прыпомніць, як ён паказвае ўвесі автограф бою быкоў у яго выдатным рамане «Кроў і пясок». Ен дае нам быт тараадораў не з яго пастычнага театраўла боку, ён паказае нам іх працаічны будні,

іх жыцьцёвым і тарасы і гэтым самым руйнава шкадлівую для Гішпаніі рамантывану яе быту.

Было-б памылкай лічыць Ібаньеса толькі быта ўм гісторыкам. Другая сэрыя яго раманаў, што выйшла сабою верх яго ма-стакіх дасягненныя, адкрываеша такімі раманамі, як «Мёртвыя караюць» і «Аголеная». Тут Ібаньес выступае і як тонкі пыхалёг, асабліва ў «Аголенай». Ці траба жартаваць жыцьцём у імя мастацтва, ці мастацтвам у імя жыцьця, што важней — кахранка ці мастакская модель — вось праблёма, якую цікава разгортвае Бласко Ібаньес у сваім рамане.

І, урэшце, трэцяя сэрыя раманаў Ібаньеса вынікае разам з імперыялістычнай вайной і пад яе ўплывам («Наша мора» і інш.). Заўзятае германофобства, урапатрітызм і шавінізм наўтральнага гішпанца — асноўныя рысы гэтых раманаў. Характэрнае для дробна-буржуазнага лібэрала х.станыне ў рэактыўны бок у першыя годы вайны паступова слабее разам з Вэрсалскім мірам, і мы ўжо сустракаем раман «У па-

маранцавых садах» далёка больш адпавядочы смаку ёўрапейскага демакратычнага чытача.

На праўдзе кажучы, яго новы раман ужо мала заставальняе эстэтычны смак. Талент Ібаньеса пачаў слабец. Праектуючы і распрацоўваючы сюжэты сваіх новых раманаў, ён звязацца да гісторыі, бяро далёкія гістарычныя тэмамі, а пра сучаснасць ён ужо гаворыць або мовай турыста, або мовай палітыка-публіцыста.

Пачаўшы сваю дзеянасць, як палітык Бласко Ібаньес амаль і скончыў яе яскравым палітычным выступленнем, якое зноў звязацца на яго ўлагу Эўропы, асабліва памфлетам «Упрошы карала Альфонса. Гэтым памфлемам Бласко Ібаньес задумаваў стаць у шляхэтную позу Эміля Золя. Абнінавачаньні Бласко Ібаньеса былі накірованы супроты распушнага карала і імпіяці, які праводзіць большую частку жыцьця ў Піццы і Монтекарло, і супроты жалезнае бязглуздве дыктатуры Прымо-дэ-Рывера.

Бласко Ібаньес, які 30 раз сядзеў у турмах Гішпаніі, на гэты раз канчаткова выг-

валі з яе межаў, і ён пакляўся ніколі не вяртацца на бацькаўшчыну, пакуль яи будзе звязаны ў ёй сучасны рэжым.

Для Гішпаніі Ібаньес быў хоць адным з першых, але зусім не найпершым з сучасных пісьменнікаў. Піо Бароха, Бэнавенто, напрыклад, шмат хто з гішпанскіх крэтыкаў панілі вышэй за Бласко Ібаньеса. Затое Бласко Ібаньес з найвялікшым поспехам працаў на экспорт.

Тэмпрамэтны лібрэальный тарэадор од публіцыстыкі і выявіцель быту спарадных тарэадораў — дзякуючы гэтаму ён стаў для Эўропы найпапулярнейшым з сучасных гішпанскіх пісьменнікаў.

І ўсё-ж для пралетарскага чытача дробна-буржуазны фрондэр тыпу Золя, Мірбо і Уэльса, які ўмее прыгожа апісваць і выявляць капіталізм у яго гішпанскіх абставінах, але яи бачыць выхаду-паратунку ў тых абставінах, што ён малюе, — ён ужо звязаецца крыху адсталым, ве зважаючы на ўсе яго заслугі перад ёўрапейскай і гішпанскай літаратурнай сучаснасцю.

## ПАД СЦЯГАМ КУЛЬТУРНАЙ РЭВАЛЮЦІІ.

### Культурныя дасягненныя ў Закаўказьі.

Толькі шэсць год таму назад народы ЗСФСР закончылі ў сябе справу Каstryчніка. У крывавай барацьбе народы Закаўказьі забясьпечылі неабходныя прадпасылкі эканамічнага і культурнага разьвіцця.

Упяршыню краіна становіцца на шлях індустрыялізацыі і электрафікацыі. Даволі назначыць, што пасля савецізацыі рэспублік наглядаецца гіганцкі рост электрыфікацыі, які зараз перавышае 158.000 конскіх сіл, а да 1930-31 г. магутнасць электрастанцыі будзе даведзена да 311.140 конск. сіл.

Аб росце гаспадаркі можна меркаваць па ліку занятых рабочых: у 1923 г. іх было 206.000, а у 1927 г. — 372.000 — рост за 3-4 г. на 181%.

Гэткі нязвычайна ўзмоцнены тэмп гаспадарчага разьвіцця зрабіў магчымым культурны ўздым.

У пэрыяд самаўладства (13-17 г.г.) школ было 2956.

У пэрыяд панаванья шавіністичных урадаў у Закаўказьі (да 1921 году) колькасць школ паменшилася да 2949.

У 1926-27 г. школ налічвалася 5468 — павялічыне амаль удвойчы.

Найпісменнасць сярод працоўнага насельніцтва дасягала аграмаднай лічбы. За шасць год Савецкай улады ліквідавалі азбучную няпісменнасць 307.930 чалавек.

Грузінская літаратура, мастацтва, тэатр разъяўрулі свае магчымасці ў поўнай меры. Савецкая ўлада ўтварыла Акадэмію Мастацтваў. Дзесяткі новых пралетарскіх пісьменнікаў звязаліся з гушчы рабочых і сялян. Савецкая ўла-

да падтрымлівае ўсё таленты, што выходзіць з народнае гумчы. Грузінская кніжная скарбніца папаўняецца надзвычайнай хуткім тэмпам.

Побач з грузінскай напыняльнай культурай шырока разъвіваецца культура сярод нацыянальных меншасцій, абхазцаў, асцінаў, аджарцаў і інш. Утворана акадэмія абхаскай мовы: упяршыню абхаскі варод атрымлівае новы альфабет, што звязацца прадпасылкай для разьвіцця нацыянальнае культуры. Савецкая ўлада прыдае вялікае значэнне зьбіранню матар'ялаў народнае творчасці: казак, паговорак і песень і г. д. Падобная-ж работа праведзена ў Паўднёвасці, Аджарыстане, Абхазіі і ў самых аддаленых куткох Сванэціі і Тушэці.

Грузінскае мастацтва, літаратура, музыка з моману савецізацыі атрымалі аграмадны штуршок да росту. Асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў у Грузіі налічвае звыш 130 пісьменнікаў, з іх — 86 грузін, 30 армян і 14 расейцаў. З першых-же дзеяніяў савецізацыі Савецкі ўрад прыняў усе меры да разьвіцця музычнай асьветы. Была арганізавана грузінская дзяржаўная капсэрваторыя, дзе зараз наўчаецца 1000 дзяцей рабочых і сялян. Музычныя школы і тэхнікумы адчынены ў Кутаісе, Псоці, Самтрэдзі ды інш. гарадох Грузіі. Звязаліся грузінскія оперы: «Жыцьцё», «Радасць» Аракчыева, «Здралівая Тамара» Баланчавадзе, «Лейла», Долідзе, «Літаўра» З. Паліашвілі.

У Азэрбайджане і Арменіі культурныя поспехі на менш яскравы, чым у Грузії. У Азэрбайджане культура

народнае масы была надзвычайна нізкая — пісьменных налічвалася толькі 2 процэнты. Культура была прывіленіем выключна бэкаханскае клясы. У мусавацкіх школах першай і другой ступені наўчалася 32.000 дзяцей, з якіх — 12.000 цюрак і 500 цюранак. Зараз у АССР наўчаетца ў школах звыш 170.000 дзяцей, з якіх 135.000 цюрак і 14.300 цюранак. Раней было 2 пэдагогічных тэхнікумаў, зараз — 15, з якіх 6 жаночых. Раней на было с. г. тэхнікумаў, зараз — пяць; апроч таго ёсць пяць прамысловых тэхнікумаў. Агулам у школах, палітэхнікуме і універсітэце Азэрбайджану наўчаетца каля 200.000 вучняў. Звыш таго, на вячэрніх курсах ліквідуюць няпісменнасць 70.000 рабочых і сялян.

Арменія, як і ў суседкі, вышла на шырокі культурны шлях пасля свайго Каstryчніка. Напярэдадні савецізацыі Арменія выявіла сабой аграмаднае вогнішча, краіну руін, голаду, разруші, сірот.

Новую, Савецкую Арменію, цяжка пазнаць. Вакол зыдзіўляе тэмп гаспадарчага і культурнага будаўніцтва. Краіна пакрываецца электрастанцыямі, каналамі, фабрыкамі, заводамі. У Эривані ўжо адчынена новая гідрастанцыя ў 5 з паловай тысячы конскіх сіл, заканчыла савецізацыя Ленінканскую электрастанцыю, закладзена магутная Дзоралецкая гідрастанцыя. Заветная мара сялян Арменіі, пазбаўленай вады, звязаецца: у шырокім Шырдакім стэпу па каналу імя Леніна б'е ажыўляючая вада.

Творчая рука вялікага Каstryчніка відна з кожнае пядзі зямлі савецкіх рэспублік Закаўказья.

# БІБЛІЯГРАФІЯ.

КАЗКА-БЫЛЬ ПРА ІГНАТА—КУЛАКА, МАЦЕЯ—БАТРАКА, ПАПА—КЛАПА ДЫ ВЯСКОВЫХ ДЗЯЦЕЙ. Сілаў дзед Аўдзей. Цэнтральнае выдавецтва народаў СССР. Масква. Стар. 24. Тыр. 1500. Цана 25 к.

Цэнтральнае выдавецтва народаў СССР у Маскве выдала невялічкую вершаваную казку пра Ігната—кулака. Гэтая казка намякае (а не паказвае) на клясае расслаенне сучаснай вёскі.

Распрапоўка гэтага багатага пытання даволі прымітывная. Кулак сябруе з папом. Бедната змагаецца і з кулаком і з папом.

Поп, поп, поп—  
П'язы лоб!  
Поп, поп, поп—  
Рыжы сноп!  
Поп, поп, поп—  
Тойсты клоп!  
Што ты, поп, к нам ходаш,  
Што ты, рыжы, шкодзіш?!

Прыходвіца заставацца вядзіўленым, чаму менавіта на такіх творах спыненна выдавецтва. Няўажо з лепшай якасцю нічога было-б знайсці? Гэтае выданне разылічана на распаюсджванье сярод беларускага насельніцтва РСФСР. Там амаль і зусім не знаёмы з беларускім прыложым пісьменствам. І такія першыя „ласташкі“ книжачкі могуць адыгрывы зусім не пажадавую ролю. Трэба было-б над гэтым задумашца, а не друкаваць усё тое, што прыносяць у выдавецтва пісане пабеларуску.

Самы факт выдання беларускіх кніг у Маскве для беларусаў Расей бязумоўна трэ-

ба вітаць, але адначасна просьчы, каб гэтая книжкі сваёй якасцю служылі верна сваю выхаваўчую службу.

Трэба выдаваць книжкі на злужываючы таксама і русіцымамі, як „лізд Аўдзей“, што зьяўляецца, бязумоўна, адмоўасцю, якую нельга вікаму дараўваць. Да таго траба сказаць, што і цана дарагая—25 к. за книжачку-казку ў 24 мадзечкіх старонкі.

Калі зацікаўлены, каб яна папала непасрэдна чытачу—дых цана ёй павінна была-б быць не даражэй грыуні.

Адр.

В. Сташэўскі. «Сыпявай вясна!» камедыя ў 2-х дзеях Б. Д. В. 1928 г. 28 стар. цана 20 кап.

П'еса напісана для шырокіх колаў вясковага грамадзтва.

Аўтар на фоне ўзрастаючага комсамолу, імкненца даць карціну адыхода ад рэлігіі насельніцтва вёскі. У 2-х актах сваёй кароценькай п'есы, В. Сташэўскі змог выканаць яскрава гэтае заданне. П'еса надзвычайна лёгка чытаецца, і гумарыстычна. У вёсках будзе мець належны посыпех. Асабліва яскрава вызначаны комсамольцы: зразу адчуваецца, што тыпы ўзяты прама з любой вясковай ячэйкі.

Крыху неправодзіў тып дзеда Ану-прэя, які зусім паказан бязбожнікам, у той час, як вядома—што старыя людзі—вельмі рэлігійныя, а калі і не, дых да комсамолу адносяцца скептычна.

У п'есу ўведзены съпевы. Для пастаноўкі асаблівых дэкараций непатрэбна, і «Сыпявай вясна» можа быць паставлена нават у простай сялянскай хаце. Добра тое, што п'еса выдадзена перад Вялікаднем, і адыграе пэўную ролю ў вёсцы.

З знадворнага боку книжка выдана надзвычайна добра. Вокладка мастацкая, шрыфт буйны, і папера—добрая. С. Ф.

**ШТО ШПАРЧЭЙ.** Па Спрач Мітчэль. Скарочана і перапрацавана А. Савёнан. Малюнкі А. Тычына. БДВ. Тыр. 3000. Ц. 40 к.

Асабліва ў апошнія часы Белдваржвыдавецтва пачало выдаваць даволі многа і старанна літаратуру для дзяцей. Гэтае звязаніча, бязумоўна, нельга вітаць.

Да гатавыя пары маленікі чытач прасіў книжку, шукав яе, але я не было. Цяпер яго жаданне, яго імкненне некалькі могуць быць задаволены.

«Што шпарчай»—дужа пікавая для двінцаўкі книжачка. Тут, захаваўшы закон падагагічнасці, вельмі арыгінальна і забываючы паказаць разыўцьцё тэхнікі.

Матар'ял для чытання паданы ў простай даступнай для маленікага чытача паступовасці. «Што шпарчай»—бязумоўна зноўдзе свайго чытача, адыграе поўную выхаваўчую ролю.

Нельга не адзначыць мастацкі бок выдання. Малюнкі А. Тычыны выкананы сумленна, чыста і прыемна.

Наогул, апошнія выданні БДВ вызначаюцца тэхнічнай удасканаленасцю.

Р. А.

## НАША НАВУКА.

(На тэмы аб культурнай рэвалюцыі).

Бяспрэчна, што за дзесяць год Кастрычнікавай рэвалюцыі мы маём вялікія дасягненні і ў гаспадарчай і ў культурнай галіне. Нават у справе ліквідацыі на пісьменнасці. Больш таго—нават у справе навуковай працы. Я не кажу тутака пра навуковую працу нашых акадэмічных установ—факт зьяўленення іх ужо надзвычайна вялікі посыпех. А маю на ўвазе навуковую працу, якую вядуць на вучоных, а дактары, настаўнікі, агрономы, сяляне, работнікі, часта на пісьменныя. Так, работнікі ў Бабруйску амаль сваім сіламі ўтвараюць адзін з нашых лепшых краязнаўчых музэяў. Селянін у Віцебшчыне пасылае ў раёны выканаўчы камітэт жалезную руду і ў зусім няграматнай заяве просіць звярнуць на яе ўвагу і вывучаць далей. Першы этап навуковай працы—зборанне матар'яла—перайшоў да працоўных. Недалёка апанаваныне і наступны этапы. Настаўнік ужо сам на толькі клясыфікуе матар'ялы, але часта дае навуковыя апісанні. Працоўныя пачалі вывучаць край, каб зъяніць яго на сваю карысць. Эварухнулася думка. Неабходнасць вывучаць край выклікае неабходнасць стаць пісьменнымі. Сотні краязнаўцаў ліквідуюць сваю на пісьменнасць і павышаюць пісьменнасць. Усё гэта так. Але ці дасягнулі мы тых посыпехаў, якія пажаданы? Не. Ці дасягнулі мы хадаў тых посыпехаў, якіх маглі дасягнуць? Ні ў якім разе.

Папераша, наш краязнаўчы рух, наша навuka працоўных іх стала яшчэ масавай. Сапраўды—ня можна-ж лічыць той рух

масавым, у якім на 500 чал. насеянення прыходзіцца адзін член краязнаўчай сеткі. Інакш кажучы, у нас толькі адна пятая частка аднаго процэнту ўсяго насеянення лічыцца краязнаўцамі. Інакш кажучы, у нас нават сярод членаў нашых прафсаюзаў, апрача працасцьві, амаль няма краязнаўцаў. Да-ж у такім выпадку масавасць?

Нам здаецца, што галоўнай прычынай гэтага зьяўляецца тое, што нашы профсаюзы ня лічыцца краязнаўства грамадзкай працай. Вы чуеце? Навуковая праца працоўных для змены жыцця на карысць гэтых-же працоўных лічыцца прыватнай справай... Цэнтральнае Бюро Краязнаўства змушана прасіць Культгадзел ЦСПСБ звярнуць увагу мясцовых прафарганізацый на тое, што краязнаўства карысная грамадзкая праца... І гэта ня гледзячы на пастанову аднаго з папярэдніх пленумаў ЦК КП(б)Б аб узмадненні ўвагі да краязнаўства; ня гледзячы на тое, што Ленін не аднойчы казаў аб неабходнасці вывучэння краю для перабудовы яго.

Буржуазія лепш старалася мабілізавацца ў шэрагі краязнаўства для выцісаньня большай карысці для сябе з працоўных. Перад вайной у мясцовых чорнагорскіх і буржуазных краязнаўчых арганізаціях налічвалася каля 5 проц. усіх буржуазій.

Другою перашкодай разыўцьця краязнаўчага руху зьяўлялася індэфэрэнція нашага друку да яго. Часамі „Савецкая Беларусь“ дае хроніку яго. А паглядзіце „Звяздзу“, „Зарю Запада“ і інш. газеты і на знойдзене тамака нічога, што

ўзмацняла-б увагу да краязнаўства. Пра „Рабочага“ я ўжо не ўспамінаю. Больш таго—у гэтых газетах як рэдкае выключэнне пападаюцца апісанні нашых фабрык, рыбных вазер і рэк і наогул популярных, навуковыя весткі аб нашым краі.

Урэшце, трэдзяю галоўнаю перашкоду пашырэнню навуковай працы працоўных зьяўляюцца больш чым бюрекратычны адносны адміністратараў па аругах. У Гомелі краязнаўчая праца патухла, бо акрыванкам на хоча даць памяшкання для працы таварыства; у Клімавічах гіне былы акруговы музэй, бо яго няма каму ахоўваць і вартаваць; у Віцебшчыне райвыканкам нават не адказвае. Акруговыя таварысты вынужаныя на магчымай падставе выдаць свае працы, бо на гэта няма капеечнай дапамогі; а Менскае сталічнае таварыства яшчэ незмагло выдаць ні аднай працы. Паміж тым, генэральны сакратар ЦК КП(б)Б зусім правільна аднойчы зауважыў, што на карысць выданні датычыя можа знайсціся. Толькі самы жоўты бюрекрат можа лічыцца навуковую працу працоўных для палепшання свайго жыцця некарыснай, не знайсці двох пакояў для працы, захаваць музэй і г. д. Усё гэта пры жаданні—мы-б дасяглі ў краязнаўчай справе шмат больш, а галоўнае—масавасць, неабходнасць якой ва ўсіх культурнай працы падкрэсліваў т. Кирын на Менскім сходзе асьветнікаў.

М. Волмар.

Галоўлітбел № 302.